

паэзія

паз
эз

Вялет Цемрык



...дрэвы растуць
і ў зямлю і ў неба...

Новая вежа

ваўчаняты

розум у зморшчынах і аблезлыя руکі цягнуць
да крыніцаў напоўненых жалем і роспаччу
стае моцы і ботамі Бруд
надараецца выкінуць з гонарам

там дзе бруіцца без аховы вада
і ня ўстаўлены краты і сабакаў забілі
пад ялінамі страшнымі ваўчанятаў сям'я
без бацькоў падрастает а гэтае хвілі

у кожным руху дзіцяткаў –
злосіць і гнеў ад стагоддзяў
і заінела ўжо ад нясьцерпнасці шкура
лес самлеў і ня можа цярпець больш выродстваў
што прыносіць вятрамі ад халоднага мура

* * *

а вось браты Люмьер твайго жыцьця
 сон пра народзіны і съмерці птушка
 адно прыходзіць са съціласцю рызвя
 другое – гуляеца са мной і чэша вушка

але што першым ці другім прыходзіць невядома
 цывіком загнаным пад кару старога Дрэва
 я ўмываюся ягонае смалой і зноўку
 стуль выпадаю каб змыць усё залевай

сон прамінуў а птушка не ляціць
 мне не шкада але чамусыці дзіўным чынам
 надарыцца ўсю вастрыню
 і колкасцьці рэчаіснасці набыць
 і зьнікнуць у склепах
 ці то нячыстай ці то боскай сілы

* * *

недзе там глыбока ў нетрах цела майго
 чую скрыгат сэрца і ўсхліпы души
 сылёзаў слоік і прысутнасць яго
 ные больш чым абыякавасць тлі
 кошык зрэшты поўны для ўсіх
 дна ўжо ня ўбачыць колькі стагоддзяў
 хто назьбіраў усё адно – ксёндз, атэіст?
 тут ёсьць кожны і кожны тут нешта знаходзіць
 тут няма толькі тых хто застаўся маўчаць
 проста ім ачмурэць нецікава
 ачмурэлі усе – Вільня, Менск і гараць
 на ўзгорках палымяныя дрэвы і мной набрыняюць

тут съпякота й холад запаветныя рэчы
 маёй съмерці месца пазначана крэйдай
 нават калі яе дажджом яго змые яно застанецца
 буду ўёгацца доўга ці мала яно адгукнецца

на асфальце?на бруку?на съятое зямлі?
 на касыцёх гандлёвага дому?
 дзе яно невядома покуль зырка агні
 палымнеюць і чуюць прамову

дрэвы растуць і ў зямлю і ў неба

* * *

я жыву – гэта дождж за акном...
 чуеш слабасьць да гэтай стыхії?
 у гэтым доме, у гэтай краіне што з'едлівы гном
 я у наймах жыцьця — какаінам

бачыш сонца ў пенцы ад малака?
 яго спробы прабіцца праз нетры балота
 разыліваецца ў небе бяростай рака
 а ўнізе – свята боскасъць галота

я ўжо не крычу – досьць зыкаў чужых,
 паҳаваных без крыжоў на ўскрайку
 гэтай стайні для празрыстых зайчых
 і кратоў анямелых ад байкаў

я маўчу і гляджу на сябе:
 на звыродныя рысы і плямы хлусьні...
 падарожжа ня ладзяць па салодкай вясъне,
 яго ладзяць калі прыходзяць лісты

ня ўтоўпіш съвет у сваё нутро

сплываюць прывіды фантанаў, дні
 становяцца падобнымі да шоргату на станцыях
 метро.
 свой шчыры съетлы боль спыні, спыні:
 ня ўтоўпіш цэлы съвет у сваё нутро.

ня ўтоўпіш цэлы съвет у сваё нутро, свой голаў
 не расчапіць аб пні суцэльнага сыцьця.
 пустэча грае ў дурным аркестры сола,
 і слухаюць яго і мыші кацяня,

і слухаюць яго нават глухія,
 нямым часцей ёсьць што сказаць...
 дурнота – о якая ты прывабная жанчына!
 утоўпіцца ў табе магчыма,
 а цэлы съвет у сябе ўмясьціць ня выпадзе ніяк.

ня ўтоўпіш цэлы съвет у сваё нутро,
 і не зжарэш, не праглынеш, ня зможаш.
 усё вырашае покуль шчыльнасьць грошаў –

у тваёй кішэні ня высахла шчэ кроў.
 так съвет загіне: ня выбух, а ўсхліп.
 ня ўтоўпіш съвет у сваё нутро.
 на жалейцы іграе лоўчы, ахрыплы і дурны,
 і мы бы дзееці йдзем за ім, сплываючы ў натоўп.

* * *

на твой спрошчаны твар глядзіць пільнае неба –
 не таму што зорнае, не таму што глыбокае,
 а таму што яно быццам з аблапенай цэглы,
 акаймлёнае глебаю брыдкацёмнае вока.

пад наглядам ягоным нехта большы чым ты,
 з ледзяшом паўпрымерзлым да сэрца,
 што так хоча прыгожай звыроднай любві,
 бо яно гэтаксама ж як астатнія б’еца.

ты накрэсліш свой верш на съпіне ўласнай:
 так зручней назіраць нябесныя гульні.
 абмінаючы дом, і касьцёл, і грамадскую лазню,
 з кожным разам чужая зямля становіща ўтульней.

да калодзежа зaimшэлага прытуліся –
 прарасыці ля яго адзінокім глухім журавом,
 зразумей, што ізноў ты ва ўсім памыліўся,
 нават словам сваім — сваім непрамоўленым сном.

новая вежа

а праз краты зімы праастае вясна...

сум нясьцерпны іржы анямелых ад сънегу дарог!
 я прачынаўся, а за ложкам стаяў белы сад –
 гнёзды птушак чалмелі на сцішаных дрэвах,
 я усіх іх у госьці паклікаць ня мог...

я прачынаўся, а за ложкам стаяла Літва –
 мая маці ў руінах антычнага сънегу.
 чуеш?
 съветлай ракою яна адплыла
 за аблокі, дзе кроў набрыяла чырвоным на белым...

а праз краты зімы праастае вясна!

сокам л'еца съятло – белых душ незалежнасьць.
соты сэрцаў – цаглінаў жывая сям'я
ў будаўніцтве тваёй і маёй

новай вежы.

дзень народзінаў 6 лістапада 2005 г

мой ціхі дзень пад час хаваньня ў зямлю
туману воўна і съцягаў нарыхтоўка
цябе ўсе просяць прасіпець люблю
а атрымоўваеца глухое Слова зорка

у кожнага растуць хвасты і рогі
пад мяккаю і мляваю тканінай дабрыні
а я нібы прывязаны душой да пана Бога
раз-пораз забываюся на правілы гульні

